

## 2.4. ЛЕКСІКА БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ ПАВОДЛЕ СТЫЛІСТЫЧНАЙ АФАРБОЎКІ

Стылістычна дыферэнцыяція моўных сродкаў асабліва выразна праяўляеца ў сферах лексікі. Яна знаходзіць выражэнне ў вылучэнні двух стылістычна значных слоўнікавых пластоў: **н е й т р а л ь н а й і с т ы л і с т ы ч н а а ф а р б а в а н а й** лексікі.

«**Стылістычна нейтральная** (міжстыліёвая) лексіка ўтварае аснову лексічных сродкаў мовы, выкарыстоўваецца ва ўсіх разнавіднасцях вуснай і пісьмовай мовы. Нейтральныя слова служаць для наймення прадметаў, паняццяў, дзеянічнага станаў, прымет без якой-небудзь ацэнкі з боку моўцы: *асока, берас, жыць, заўсёды, ісці, книга, пясок, стол, трэці, тут, хлеб, чырвонае вачы* і інш. Напрыклад: *Дзень гэтых быў сонечны. На бярозах граўталася жоўтае лісце. У чыстым полі адзінокі лісток імкнуўся з сестрам удалячынъ. Лясы паўз дарагу нерухома вартавалі сакі ѹбогі сені. На пустым ірэжышы і на пакошах хадзіла жывёла — польскі сум восені, здавалася, плыве з ветрам, і ўсё вісіць, як доўгачаканская ласкавасць. Шытына кустамі стаяла без лісця і з чырвонымі пладамі* (К. Чорны).

Стылістычна нейтральная лексіка выкарыстоўваецца ва ўсіх сферах моўных зносін людзей, складае большую частку слоў мовы, яе базу (каля 60—70% ад агульной колькасці лексем) і з'яўляеца лексічнай асновай усіх стыляў.

«**Стылістычна афарбованая** (маркіраваная) лексіка аб'ядноўвае слова, якія акрамя ўласна назыўной функцыі, выконваюць яшчэ і характарыстычную функцыю — утрымліваюць розныя ацэнкі назрэланых прадметаў і з'яўў (іронію, насмешку, пагарду, няневісць, сіла ты, захапленне і інш.). Такія слова звычайна абмежаваны тэчным стылем і ў слоўніках адзначаюцца адпаведнымі паметамі (клюн., разм., пагард., уст., паэт. і інш.).

Да стылістычна афарбованых слоў адносяць **кніжную і гутарковую** лексіку.

**Кніжныя слова** выкарыстоўваюцца пераважна ў пісьмовай мове. Асноўныя сфери іх функцыянування — навуковая і вучэбная літаратура, афіцыйныя документы, некаторыя публіцыстычныя творы. Многія з кніжных слоў — запазычаныя.

У складзе кніжнай лексікі можна адрозніць тры функцыйна-стылістычныя пласты: **тэрміналагічную** (дактрынъ, даа ізм., пралангіраваць, аўтамарфізм, поліпарадыгмальны), **афіцыйна-справавую** (абскарджаць, кампетэнцыя, хадайнічства, у адпаведнасці з..., сведка, транспартныя сродкі, цягасныя, шкоджансці і інш.) і **паэтычную** (квецень, ліра, муз, хваласты, скрыжаль, свемач) лексіку.

Да **гутарковай лексікі** адносяцца як слова з пазітыўнай або нейтральнай афарбоўкай: булёнчык, двойка, сіранькі, донечка, сябручок, мо, так і слова з выразна чегат гунай канатацыяй: абілок, вярзіла, жлукта, знююца, мямяліць.

Сфера ўжывання гутарковай лексікі абмяжоўваецца сітуацыяй штодзённых бытавых зносін, хадячым часам яна са стылістычнымі мэтамі выкарыстоўваецца ў мастацкіх творах: *Ды не грукаіце дзвярыма, / Не галёкайце, пр’шу, / Дайце кавы растворымай: / Эпітафію пішу* (П. Панчанка); *Музыка змоўкла. Да нас набліжаўся Дубатоўк, чырвоны і вясёль. / Невзечка, прыгажунька ты мая. Дазвольце старому хрэну напэтк* » (У. Каараткевіч).

Лаянкавы і вульгарныя слова таксама ўваходзяць ў гутарковую лексіку, але здаюцца на перыферыі лексічнай сістэмы беларускай мовы, іх выкарыстанне сведчыць пра адсутнасць мовурад культуры.

## ☒ Пытанні для самакантролю

1. Якія слова ўтвараюць аснову лексічнай сістэмы беларускай мовы?
2. З якой мэтай выкарыстоўваецца стылістычна афарбаваная лексіка?
3. Чым адрозніваюцца кніжныя і гутарковыя слова?
4. Чаму выкарыстанне лаянкавых і вульгарных слоў — недапушчальнае?